

Вітаю палеміку

Чытаючы 4 том “Гістарычнага альманаху”, даведаўся, што на I канферэнцыі БГТ быў завочна раскрытыкаваны Ігарам Марзалюком за выкарыстанне імёнай “Кастусь Астрожскі” і “Іван Жахліві”¹. Мой апанент сцвярджаў, што ў “Бярозы” іх выкарыстоўваць можна, а ў навуковых публікацыях – не. “Гістарычных персанажаў трэба называць так, як называлі іх сучаснікі” – пафасна заявіў ён (с. 146). Гэта для Марзалюка асноўны крытэрый навуковасці гісторыяграфіі! (Бедныя літоўцы з іх “Вайшэлгамі”, “Радвіламі”, “Жальгірысамі”). Мушу сказаць слова ў адказ, бо крытыка несправядлівая.

Што да “Кастуся”, то ёні ўжываўся толькі ў “Бярозы”, таму ні пры чым. А з “Жахлівым” пытанне не настолькі наўонае. Дзесяць гадоў таму ў адроджанай “Нашай Ніве” мне ўжо даводзілася пісаць пра гэта². Тады я ўздымаў праблему пошуку беларускіх эквівалентаў чужым азначэнням нашай гісторыі. Пісаў, што такія эквіваленты – “вешкі, якія пазначаюць свой гістарычны шлях нацыі, суб’ектнасць яе існавання”. Цяпер яшчэ больш пераканаўся, што слова – ключ дагісторыі і палітыкі. Мы плядзімна гісторыю праз акуляры, угатаваныя нам мовай. “Іван Грозны” – адзін з яскравых прыкладаў. Я ніколі не казаў, што “жахлівым” цара называлі ў крыніцах 16 ст. Але і “грозным” яго зрабілі гісторыкі. У расейскай традыцыі ён “грозны царь Иван Васильевич”, а ў беларускай мове слова “грозны” мае іншыя значэнні. Таму расейскаму “грознаму” прапаноўваўся найбліжэйшы беларускі эквівалент. Як у ўсходнеславянскіх гісторыяграфіях: *Iwan der Schreckliche* – у нямецкай, *Ivan the Terrible* – у англійскай.

Валянцін Голубеў вырашыў, што ўсё ж “лепш Іван Грозны”, чым “Іван Жахліві” (с. 192). Калі ласка, карыстаецца “Грозным”. Толькі “навуковасці” ад гэтага не пабольшае. І ўсё ж звяртайце ўвагу на семантыку слоў, бо мова передае значэнні. Традыцыя ж нацыянальнай гісторыяграфіі толькі стварае! А І.Марзалюку парою прымяняць свой прынцып навуковасці да ўласных тэкстаў – пісаць “Ефросенья”, “Володимеръ”, “Олгирд”, Польшчу называць “Лядской землēй”, а назыву “Беларусь” для эпохі сярэднявечча наогул ён выкарыстоўваць.

Генадзь Сагановіч

¹ Марзалюк І. Да пытання пра на вуковасць новай беларускай медыя вістыкі // Гісторыя альманах. Т. 4 (2001). С. 144-145.

² “Мова гісторыі” // Наша Ніва. № 1. Травень 1991.

Агляд на вейшай літаратуры па проблемах нумізматыкі

Всероссийские научные конференции IX (1993-2001 гг.): Библиографический указатель / Сост. С.В.Зверев, Т.Ю.Стукалова. Москва, 2002. – 94 с.

Бібліографічны паказальнік тэзісаў дзеяці Усерасійскіх нумізматычных канферэнцый 1993 – 2000 г. складзены супрацоўніцай аддзела нумізматыкі Дзяржаўнага гісторычнага музея Рәсей Ташняй Стукалавай і супрацоўнікам сектара нумізматыкі Аружэйнай палаты Сяргеем Зверавым. Выданне прысвячана 60-годдзю дня нараджэння А.С.Белякова. У кнізе ўтримліваюцца 1 022 пазіцыі. Наклад – 150 асобнікаў. У выданні ўлічаны не толькі надрукаваныя тэзісы, але і пазначана, ці быў даклад стэндэвы, ці ёнрэальна чытаўся, ці проста тэзісы ўвайшлі ў зборнік без дакладу. Пазначаны нават агучаныя даклады, тэзісы якіх не публіковаліся.

Усерасійская нумізматычная канферэнцыя на самой справе былі канферэнцыямі даследчыкаў усіх постсавецкіх рэспублік, а ў апошнія некалькі гадоў выразна пазначылася тэндэнцыя ператварэння іх у міжнародныя з узделам заходнегурапейскіх даследчыкаў. Да таго ж канферэнцыі звычайна збіралі не толькі нумізматы, але і баністаў, фалерыстаў, сфрагістаў і геральдыстаў. За дзеяці ў іх у рознай форме прынялі ўдзел 370 даследчыкаў, г.зн. практычна ўсе, хто займаецца дапаможнымі гісторычнымі дысцыплінамі на тэрыторыі былога СССР.

Бібліографічны паказальнік забяспечаны імянным і тэматычным паказальнікамі. У тэматычным ужыты традыцыіны ў німізматыцы падзел на античнасць, Візантію, рускую нумізматыку (з больш дробнымі храналагічнымі раздзеламі), Заходнюю Еўропу, Усход (з больш дробнымі храналагічнымі раздзеламі), “экзатычныя” рэгіёны (Афрыка, Амерыка, Аўстралія, Акеанія). Асобныя нумары атрымалі ўсе вышэйпералічаныя сумежныя дысцыпліны – усяго 19 раздзелаў.

Сярод удзельнікаў канферэнцыі ёсьць і беларускія даследчыкі – Бахан Ю.М., Зайцева В.Я., Касмалёў В.С., Колабава І.Н., Маско І.Ф., Рабцэвіч Д.В. (прапушчаны ў імянным паказальніку), Рабцэвіч В.Н., Сінчук ІІ., Філонаў Б.А., Шышанаў В.А.

Сістэматызацыя тэзісаў пабудавана на схеме: тэматыка – аўтар – год. Нумары пазіцый скразная. Рэальны шлях пошуку праз тэматычны і імянны паказальнік.

Глейзер М.М. Награды: Аннотированная библиография 1925-2000. Санкт-Петербург, 2000. – 27 с.

Пецярбургскім калекцынерам Маратам Глейзерам падрыхтавана і выдана дзенабібліографія працаў па фалерыстыцы, якія выйшлі ў СССР і ў постсавецкіх рэспубліках. Бібліографія ўключае 114 кніг. Наклад – 500 асобнікаў.

Класіфікацыйная схема наступная: тэматыка – аўтар – год. Структура кнігі ўключае метадычныя пытанні, расейскія, белагвардзейскія, савецкія ўзнагароды,

музейныя калекцыі, замежныя ўзнагароды, музейныя каталогі, папулярную літаратуру па тэмэ, узнагароды краінаў Прыбалтыкі і Туркменістана. Брашура забясьпечана імянным паказальнікам.

Трэба прызнаць, што толькі настойлівы чалавек у стане сабраць інфармацыю пра расейскія выданні апошняга дзесяцігоддзя 20 ст., калі практична парваліся сувязі паміж рэгіёнамі, а кошты асобных кнігаў па фалерыстыцы падняліся да памераў гадавой расейскай пенсіі. Кніга ўключае выданні былых савецкіх рэспублік.

Remecas E. Lietuvos numizmatikos bibliografija 1815-1999: Bonistika. Faleriškika. Medalininkystė. Numizmatika. Vilnius, 2001. – 358 p.

Бібліяграфія літоўскай нумізматыкі выдадзена Нацыянальным музеем Літвы. Кніга ўключае 2 466 пазіцый. У ёй улічаны не толькі манаграфіі і артыкулы ў навуковых выданнях, але і невялікія заметкі ў газетах і папулярных часопісах, энцыклапедычных выданнях. Наклад – 700 асобнікаў. Храналагічна бібліяграфія ахоплівае перыядз 1815 па 1999 г.

Складальнік – супрацоўнік аддзела нумізматыкі Нацыянальнага музея Літвы Эдуардас Рэмэцас. У кнігу ўвайшлі працы па баністыцы (95 пазіцый), фалерыстыцы (291), медальерству (280) і нумізматыцы (1800). Літоўскі тэкст ілюстраваны і забяспечаны графікай.

Значная частка кнігі прысвечана гісторыі развіцця літоўскай нумізматыкі (агляд на літоўскай, ангельскай, німецкай і рускай мовах займае 136 старонак). Трэбазаўажыць, што ў аглядзе няма выразнага падзелу на журналісцкія, навукова-папулярныя і навуковыя публікацыі. Аўтар вылучае перыяды 1815 – 1917 г., 1918 – 1943 г., 1944 – 1989 г., 1990 – 1999 г.

Бібліяграфія дазваляе сцвярджаць, што найбольш інтэнсіўна ў незалежнай Літве выходзяць працы па дапаможных гістарычных дысцыплінах. У апошніе дзесяцігоддзе друкавалася прыблізна 70 прац штогод у першае пяцігоддзе і 110 прац штогод у апошнія пяць гадоў. Доля ўласна нумізматычных выданняў паменьшылася да 2/3 пры іх абсолютным росце. За апошнія дзесяцігоддзе выйшла ў трэ разы больш працаў, чым за ўесь перыяд савецкай Літвы.

У кнізе прадстаўлены працы як на літоўскай, так і на іншых мовах, якія тычацца Літвы ў яе сучасных межах. Найбольш прадуктыўныя літоўскія аўтары Іванаўскас Э., Каріс Й.І., Дукса З. Беларускія аўтары прадстаўлены двумя даследчыкамі – Бекцінеевым Ш.І. і Сінчуком І.І.

Бібліяграфія забяспечана імянным, храналагічным і геаграфічным паказальнікамі, спісам выкырыстаных перыядычных выданняў. Дапамагаючы арыентавацца ў кнізе калантытулы з паданайтэматыкай (“баністыка”, “нумізматыка” і г.д.).

Сістэматызацыя прац пабудавана на схеме: дысцыпліна – аўтар – год. Нуварацыя прац скразная, незалежна ад дысцыпліны. Бібліяграфічныя пазіцыі маюць кароткія анатацыі, у якіх падаецца ці ўдакладняеца тэма. У выпадку манаг-

рафій, у якіх нумізматыка займае толькі частку выдання, указаны канкрэтныя старонкі.

У паўночна-усходніх суседзяў Беларусі з'явіўся нумізматычны бібліографічны паказальнік, які склаў кампанію польскаму, расейскому і ўкраінскому адпаведным выданням. С сумам можна канстантаваць, што ў гэтым шэрагу няма толькі беларускай нумізматычнай бібліографіі.

Pieńkowski R. Straty wojenne numizmatyki poniesione w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 r. Raport wstępny = Wartime losses in numismatics incurred between 1939-1945 within the post-1945 borders of Poland: Introductory report. Розлай, 2000. – 120 s.

Праца Роберта Пенькоўскага выдадзена як адна з кніг цыклу “Польская культурная спадчына” серыі “Страты польской культуры”, якую ладзіць Міністэрства культуры і нацыянальнай спадчыны праз Бюро ў паўнаважанага па справах польской культурнай спадчыны за мяжой.

Пабудавана кніга па наступнаму прынцыпу: напачатку ідзе пералік стратай грамадскіх збораў (109 пазіцый), потым прыватных (42 пазіцый), а ў апошняй частцы – спіс знойдзеных падчас вайны скарбаў, што нетрапілі ў навуковы абарот з-за ваеных падзеяў (75 ненумараўваних адзінак). Спіс крыніц налічвае 73 неапублікованых пазіцыі і 374 публікацыі, што ўжо характэрызуе ўзровень падрыхтаванай працы.

Уражанне, што, паколькі разглядающа страты ў сучасных межах Польшы, то ўсе яны з’яўляюцца вынікам нямецкай акупациі, падманлівае. Вызваленне таксама суправаджалася культурнымі стратамі. Дагэтуль, напрыклад, застаюцца ў Музее выяўленчага мастацтва імя А.С. Пушкіна ў Маскве зборы з Мальбарскага замку (звыш 14 тыс. адзінак).

Узровень распрацоўкі тэм вельмы высокі. Шкада, што праца не зроблена ў межах Польшы да 1939 г. Тады можна было б даведацца пра рэальныя страты нумізматычных калекцый сучасных Бэрасцейскай і Гарадзенскай абласцей падчас Другой святой вайны.

Русская нумизматика и история денежного обращения XIV–начала XX в.: Материалы к библиографии 1901–2000 гг. / Сост. И.В. Волков. Москва, 2001. – 99 с.

Бібліографічны паказальнік навуковых выданняў па рускай і расейскай нумізматыцы і баністыцы складзены супрацоўнікам аддзела нумізматыкі Дзяржаўнага гісторычнага музея Расеі Іванам Волкавым. У кнізеулічана 1459 пазіцый. Яе наклад – 300 асобнікаў.

“Матэрыялы” забяспечаны імянным і тэматычным паказальнікамі. У тэматычным вылучаны абагульняючыя, навукова-папулярныя працы, зводкі знаходак манет, “удзельны” перыяд, “царскі” перыяд, перыяд канца 17 – пачатку 20 ст., гісторыя нумізматыкі, персаналіі і бібліографічныя працы.

У кнізе прадстаўлены працы на рускай, ангельскай, нямецкай, французскай мовах, якія тычацца гісторыі Русі і Рasei. Па-за ўвагаю складальніка засталіся працы на нацыянальных мовах народаў былога СССР (нават на ўкраінскай і беларускай). Болей таго, не ўлічаны нават рускамоўныя выданні нацыянальных рэспублік былога СССР. Напрыклад, з 43 прац “рускай” тэматыкі Сінчука І.І. гэтага перыяду ўлічана толькі 5, з прыблізна такой жа колькасці прац Рабцэвіча В.Н. занатавана толькі 14. У выніку можна сцвярджаць, што працы, надрукаваныя ў амерыканскім “Часопісе рускага нумізматычнага таварыства” на англійскай мове ці ў берлінскіх “Нумізматычных запісках” на нямецкай, аказаліся больш даступнымі расейскаму даследчыку, чым артыкулы ўкраінскіх, беларускіх, польскіх, літоўскіх, латышскіх, эстонскіх, фінскіх, малдаўскіх, грузінскіх і іншых аўтараў. Калі параянца колькасць пазіцый у “Матэрыйалах” з тысячамі занатаваных прац у польскіх нумізматычных бібліографіях, то відавочна, што расейскае выданне вельмі няпоўнае. Моцным бокам гэтай працы з’яўляецца добрае знаёмства складальніка з расейскай археалагічнай літаратурай.

З “Матэрыйалаў” відаць, што найбольш прадуктыўнымі расейскімі аўтарамі з’яўляюцца Быкаў А.В., Зайцаў В.В., Звераў С.В., Гайдукоў П.Г., Калызін А.М., Мельнікава А.С., Сотнікава М.П., Сласкі І.Г., Узденікаў В.В., Янін В.Л. – прадстаўнікі навукі 20 ст Сярод аўтараў есць і беларускія даследчыкі – Бекцінёев Ш.І., Кацмылёў В.С., Колабава І.Н., Рабцэвіч В.Н., Сінчук І.І., Шышанаў В.А.

Сістэматызацыя прац пабудавана на схеме: год – аўтар – алфавіт. Нумарацыя выданняў скразная. Прасцей за ўсё шукаць патрэбныя в выданні па паказальніку прозвіш чау аўтараў, якія, як вядома, звычайна займаюцца акрэсленай тэматыкай.

Паказальна, што расейскія дзяржаўныя інстытуты не здолелі справіцца са складаннем нумізматычнай бібліографіі, якая спынілася на 1965 г. (Рыхтавалася супрацоўнікамі Дзяржаўнага Эрмітажу. Апошняя частка выйшла ў 1971 г.). Нягледзячы на недахопы, бібліографія прац па рускай нумізматыцы “ўдзельнага”, “царскага” і “імперскага” перыяду і баністыцы, зробленая адзінкай-энтузіастам і сціпла названая “Матэрыйаламі”, будзе істотнай дапамогай для даследчыкаў розных краін.

Moneta media valis: Studia numizmatyczne i historyczne o farbowane Profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin. Warszawa, 2002. – 571 s.

Зборнік прац, які прысвечаны 65-годдзю з дня нараджэння аднаго з самых вядомых нумізматаў свету, сябра Міжнароднай нумізматычнай камісіі Стані-слава Сухадольскага сабраў пад сваей вокладкой “смятанку” гэтай дысцыпліны з розных краін. Тут можна сустрэць імены М.Блэкбарна, К.Джонсаны, В.Клюге, Б.Малмер, Д.М.Меткалфа, Т.С.Нунана, Т.Талвіо ды іншых. Не засталіся ў баку і землякі юбіляра. З 48 артыкулаў 25 належыць польскім нумізматам.

Напачатку зборніка памешчана *Tabula Gratulatoria* – добрыя слова юбіля-
ру ад Рышарда Керсноўскага і традыцыйная ў такіх выпадках бібліографія. Ураж-
вае спіс публікацый прафесара С.Сухадольскага. На працы 45 гадоў (1957 –
2001) ім надрукаваны 452 працы, у т.л. шэсць кніг.

Зборнік тэматычна падзелены на сем блокаў: манета як археалагічная кри-
ніца, грашовае абарачэнне, тэхніка манетнай справы і метралогія, манета і закон,
вызначэнне манет, калекцыі і калекцыянеры, рознае. Большая частка артыкулаў
прысвечана сярэднявечным манетам. Сярод прац зборніка падаўся надзвычай
цікавымі “Абол мёртвых” З. і С.Курнатоўскіх, праца аб стратыграфічным дата-
ванні абарота манет Т.Паклеўскага–Козел, артыкул Т.Нунана і Р.К.Кавалёва аб
дырхемах аднаго з сасандскіх манетных двароў, публікацыя В.Душко пра рысы-
надрэзы на срэбры часоў вікінгаў, артыкул Г.Казубоўскага аб грыўнах і заходне-
европейскіх манетах 11-12 ст. у Кіеве, праца Б.Малмер аб метралогіі найстарых
скандынаўскіх манет Паўсотні працаў – добры даробак для нумізматыкі. Напэў-
на калегі зрабілі карысны падарунак прафесару С.Сухадольскаму.

The heraldry of Lithuania / Comp. E. Rimša. Vilnius, 1998. – 192 p.

Складальнікам і аўтарам тэкста да выданай Літоўскай презідэнцкай гераль-
дычнай камісіій кнігі з’яўляецца літоўскі гісторык Эдмундас Рымша. Кніга выйш-
ла ў двух моўных версіях – літоўскай і англійскай. У ёй падаўца каляровыя ма-
люнкі сучасных гербаў 120 гарадоў Літоўскай Рэспублікі, што былі зашверджаны
ў канцы 1980-х – 1990-х гадах, і іх апісанні. Для кожнага населенага пункта даецца
кароткая гісторычная даведка (год атрымання магдэбургскага права, апісанне
наданага старажытнага гербу і дата зацвярджэння новага гербу).

Для значнай часткі літоўскіх населеных пунктаў гербы ствараліся на падста-
ве іх гісторычных прататыпаў. У такіх выпадках прыводзіцца старыя малюнкі гер-
баў ці фотаздымкі гарадскіх пячатак, а ў адным выпадку нават гарадскі зwon з
геральдычнаю выяваю аднарога (Меркуне, 1670 г.). Каля пячатак падаўца даты-
роўка, памеры і месцы захоўвання, каля малюнкаў гербаў – год і месцы захоўван-
ня графічнай крыніцы. У канцы кнігі месціцца раздзел “Геральдыка і яеразвіццё
ў Літве”, які мае звыклы навуковы аппарат і з’яўляецца даволі інфарматыўным.

Rimša E. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestųspaudai. Vilnius, 1999. – 765 p.

Фундаментальная манографія літоўскага гісторыка Эдмундаса Рымшы “Га-
радскія пячаткі Вялікага княства Літоўскага” выдадзена ў рамках праграмы свят-
кавання тысячагоддзя Літвы (1009 – 2009). Кніга памерам ў 96 аркушаў уяўляе
сабой шыкоўнае выданне вялікага фармату з бездакорнай якасці чорна-белымі
ілюстрацыямі на добрай паперы з вылучанай модульнай паласой для спасылак у
1/3 старонкі па праваму боку аркуша.

Можна сказаць, што нарэшце з'яўіўся поўны корпус пячатак 15 – 19 ст. гарадоў Вялікага Княства Літоўскага. Задокументавана ўсё бездакорна. Побач з прамалёўкаю месціца фотаздымак, падаеца месца захоўвання ўсіх вядомых пячатак, даты дакументаў з пячаткамі і паглярэннія публікацыі аб'ектаў. У тэксле даюцца метралагічныя паказчыкі і прыводзіцца фармальнае апісанне пячатак. Усе фотаздымкі зроблены з арыгіналаў і друкуюцца ў натуральную велічыню.

Каталог гарадскіх пячатак пабудаваны па алфавітнаму прынцыпу (ад Алітуса да Жыровіцаў). Пад адным горадам могуць быць апісаныя некалькі пячатак (напрыклад, у Алітуса апісана пяць розных пячатак). Нумарацыя пячатак сучэльнай. Усяго аўтарам занатавана 468 розных пячатак для 123 гарадоў, з якіх захаваліся 429 пячатак 114 гарадоў. Напачатку кожнай часткі даюцца сціслыя звесткі пра гісторыю населенага пункта, яго геральдыку і органы самакіравання. Нумарацыя спасылак асобная для кожнай пячаткі.

Пачынаеца кніга грунтоўнай аналітычнай часткай (120 стронак), у якой прывабліваюць шматлікія статыстычныя табліцы. Пасля ўласна інвентарызацыйнага раздзела падаеца вялізны спіс кропіц, рэзюме на польскай і нямецкай мовах (па 15 стронак кожнае), імянны (найбольш папулярная асoba ў ім – беларускі даследчык А. Цітоў) і геаграфічны паказальнікі.

Кідаеца ў очы, што літоўскі гісторык вельмі карэктна вызначыў тэрыторыяльныя межы, якія ахоплівае яго праца. Прынцып абраны просты і выгрыманы бездакорна – апісваюцца ўсе гарадскія пячаткі ў гістарычных межах Вялікага Княства Літоўскага. На жаль, пра падобную карэктнасць беларускіх сфрагістычных працаў казаць нельга. Выданне выклікае асалоду, як ад скрупулённасці, з якой яно падрыхтавана, так і ад уздроўню паліграфічнага мастацтва.

Іван Сінчук

Анонс літаратуры

**“STUDIA MYTHOLOGICA SLAVICA”, №1, 1998; № 2, 1999; № 3, 2000.
Любляна / Піза**

Так называеца новае навуковае першыядычнае выданне, якое з 1998 г. выходзіць ў Любляне (Славенія). Галоўнымі арганізатарамі часопіса з'яўляюцца Інстытут гісторыі славенскага народа Навукова-даследчага цэнтра Славенскай Акадэміі навук (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije znanosti in umetnosti Institut za Slovensko Narodopisje) ды Інстытут рускай мовы і літаратуры лінгвістычнага аддзялення Пізанскага універсітэта ў Italii (Universita degli studi di Pisa, dipartimento di linguistica, già istituto di lingua e letteratura Russa). Менавіта яны рыхтавалі першы нумар часопіса. У падрыхтоўцы другога і трэцяга нумароў удзельнічаў Інстытут мовы і культуры Цэнтральний і Усходній Еўропы універсітета ва Уздзінезе (Universita degli studi di Udine, Dipartimento di lingue e civiltà dell'Europa Centro-Orientale). Рэдактары часопіса праф. Моніка Кропей са славенскага боку і праф. Мікалай Міхайлаў з італьянскага.

Як вынікае з назвы, часопіс спецыялізуецца на вывучэнні славянскай міфалогіі. Пры гэтым разглядаюцца разнастайныя праблемы духоўнага свету славянскіх народаў і іх суседзяў, узаемадзеяння паміж славянскімі культурамі ва ўласных этнічных межах, а таксама з іншымі еўрапейскімі народамі ў кантэксле агульнасвятым. У першую чаргу, рэдкалегію SMS цікавяць праблемы дахрысціянской (паганскай/язычніцкай) і традыцыйной культуры славянскіх народаў, гэтага багатага пласта духоўнасці, які з часам знікае альбо растворяецца ў больш магутнай і аднастайнай хрысціянскай культуры.

Структура часопіса складаецца з наступных раздзелаў:

- I. Славянская міфалогія. Крыніцы і рэканструкцыі;
- II. Семіятычныя інтэрпрэтацыі славянскага народнага фальклёру;
- III. Развіццё даследчыцкіх методык і крытычны агляд;
- IV. Неёўрапейскія аналогіі;
- V. Славянская міфалогія ў мастацкай літаратуры.

У трэцім нумары SMS змешчаны два артыкулы беларускіх аўтараў, прысвечаных нехрысціянскім сакральным аб'ектам нашага народа: “Культавыя камяні Беларусі” (Эрнест Ляўкоў, Аляксандр Карабанаў, Людміла Дучыц, Эдвард Зайкоўскі, Валерый Вінакураў); “Культавыя дрэвы ў Беларусі” (Людміла Дучыц). Сярод славістаў агульнапрынята, што культурная, фальклорная, міфалагічная і этнографічная спадчына беларускага народа даволі значная, праўда мала даследаваная. Даследчыкі з розных краінаў адзначаюць славянскую аўтэнтычнасць беларускага фальклёру, багацце сюжэтаў у міфалогіі, дахрысціянскі традыцыя-нализм у светаўспрыманні і светаўյ贯穿і беларуса. Намаганнямі беларускіх, польскіх і расейскіх навукоўцаў за апошнія 150 год собрана і надрукавана вялізная

“бібліятэка” матэрыялаў (канкрэтных тэкстаў, апісанняў рытуалаў і звычаяў, куль-тавых прадметаў) па беларускай народнай духоўнай і матэрыяльнай культуры (Зарыян Даленга-Хадакоўскі, Павел Шын, Яўхім Карскі, Міхал Федароўскі, Еўдакім Раманаў, Аляксандр Сержпухоўскі, Аляксандр Шлюбскі, Ніл Гілевіч, Арсень Ліс, Анатоль Фядосік, Мікіта Талстой, шматтавовая фундаментальная се-рия “Беларуская народная творчасць” ды інш.). Сёння гэтае багацце з’яўляецца важнай крыніцай для рэканструкцыі не толькі ўласнабеларускай духоўнай куль-туры, але і іншых славянскіх народаў.

Пацвярджэнне дадзенага меркавання сустракаем на старонках SMS. У першым нумары “*Studij*” беларускі матэрыял шырока выкарыстаны ў артыкулах Мікіты Талстога “Без четырёх углов изба не строится (заметки по славянскому язычеству)”; Людмілы Вінаградавай “Духи, вселяющиеся в человека”; Светланы Талстой “Магические способы распознавания ведьмы”; Тацяны Агапкінай “Мифология деревьев в традиционной культуре славян: лещина (*Corylus avellana*)”; у другім нумары – артыкулы Тацяны Агапкінай “О тодорцах, русалках и прочих навяx (мертвецы-демоны и “нечистые покойники в весеннем календаре славянских народов”); Сяргея Шындзіна “Об одном возможном восточнославянском “проторитуале” (на материале заговорной традиции)”; Райнера Экерта “Eine Slawische und Baltische Erdgottheit” (Славянская і балцкая багіня зямлі); у трэцім нумары – Міріям Менцей “*Pastirij-sarovniki*”.

Тэарэтычны харектар маюць змешчаны ў першым нумары SMS артыкул Уладзіміра Тапарова (Расія) “Некоторые вопросы изучения славянской мифологии”, у якім аўтар вызначае важныя метадалагічныя падыходы да вывучэння языч-ніцкай/паганскай славянскай (а таксама балцкай) культуры, яе ўзаемадносінаў і ўзаемадачыненняў са сваім антаганістам – хрысціянскай рэлігіяй і культурай. Лешек Мошыньскі (Польшча) прысвяціў свой матэрыял пытанню, чаму праславянскія вераванні вельмі разнастайна інтэрпрэтуюцца ў наўковай літаратуры?

На старонках часопіса шмат ўвагі нададзена інтэрпрэтацыі пантеону паганскіх багоў славянскіх народаў да прыніцця хрысціянства і рэканструкцыі санктуарыяў. У другім нумары гэта артыкулы Лешка Паўла Слупецкага і Рамана Цароффа “William of Malmesbury on Pagan Slavic Oracles: New Source for Slavic Paganism and its two Interpretations”, Фолькера Шмідта “Rethra-Lieps, am Sudenende des Tollensesees”, Рамана Жароффа “Organized Pagan Cult in Kievan Rus’. The Invention of Foreign Elite or Evolution of Local Tradition”, Лешка Паўла Слупецкага “Krusk’s and Vanda’s Burial Mounds of Cracow”. У трэцім нумары варта назваць артыкулы Іржы Маҳачака і Андрэя Плетэрскага “Altslawische Kultstrukturen in Pohansko bei Breclav (Tschechische Republik)”, Ганса-Дзітрыха Каля “Der ostseeslawische Kultstrand bei Ralswiek auf Rügen (8.-10.Jh.)”.

Асобна хочацца вылучыць артыкулы македонскага даследчыка Нікаса Чаў-сідзіса. Яго матэрыял прысвечаны рэканструкцыі знешняга выгляду паганскіх

багоў у славянаў: “Mythical Pictures of the South Slavs” (“Міфічныя абрэзы паўднёвых славянаў”) (№ 2), Сварога – “Словенските пантэони во ликовниот мэdiум: Сварог”, Дажбога – “Дажбог во хроніката на Малала и неговите релации со други средновековни фолклорни изборы” (№ 3). Дарэчы, у 1994 г. Нікас Чайсідзіс выдаў фундаментальную кнігу, прысвяченую знешняму вобразу паганскіх багоў у паўднёвых славянаў: “Мітскіе слики на Іужніх Словені” (Слопіе, 1994).

Акрамя праблемаў рэканструкцыі і разнастайных крыніцаў вывучэння славянскай дахрысціянской культуры і міфалогіі ў структуры часопіса *Studio mythologica Slavica* вылучаецца раздзел прысвячаны міфалагічным сюжетам у найноўшай літаратуре славянскіх народаў. У першым нумары гэтага артыкула Стэфана Гарзоні (Італія), прысвячаны аналізу твора Аляксандра Радзішчава “Песни, петье на состязаниях в честь древним славянским божествам”, у якім расейскі паэт звязнуўся да славянскага язычніцкага пантэону. Менавіта праз ідэалізацыю старожытнаславянскага язычніцкага светаўяўлення і вераванняў А. Радзішчава спрабаваў пераасэнсаваць новую ролю расейскага народау напрыканцы 18 ст. Таксама Алена Леўкіеўская у сваім артыкуле “К вопросу об одной мистификации или гоголевский Вий при свете украинской мифологии” прыйшла да цікавай высновы, што вобраз Вія не з’яўляецца творам народнай культуры, а аўтарскай фантазіі Мікалая Гогаля. Думаецца, што беларуская мастацкая літаратура таксама багатая на міфалагічныя сюжэты і звязаныя з імі праблемы раскладывання, і патрабуе глыбокага вывучэння ў падобным кірунку.

Новы часопіс па праблемах духоўнай славянскай культуры універсальны не толькі па зместу. Рэдкалегія запрашае да супрацоўніцтва спецыялістаў розных галін гуманітарнай навукі (гісторыі, этнаграфіі, археалогіі, культуралогіі, фалькларыстыкі, мовазнáўства, літаратуразнáўства, філософіі і пsіхалогіі). Мовамі часопіса з’яўляюцца ўсе славянскія, а таксама англійская, нямецкая альбо італьянская з абавязковымі падрабязнымі рэзюмэ. Матэрыялы пажадана высылаць кампютарным наборам (рэдактары Word 6.0/ 7.0).

Адрес рэдакцыі:

Prof. Monika Kropej

ZRC SAZU, Institut za slovensko narodopisj, Gosposka 13,
1000 Ljubljana, Slovenija.

E-mail: monika@alpha.zrc-sazu.si

Генадзь Семянчук

Lietuvos archeologijos bibliografija 1782-1998 / Sudaře A. Tautavičius. Vilnius, 2000. – 768 p.

Бібліографія ўтрымлівае 17187 пазіцый. Храналагічна яна ахоплівае 1782 – 1998 г. У манаграфії ўлічаны не толькі манаграфіі і артыкулы ў навуковых выданнях, але і асобныя заметкі ў папулярных выданнях. Наклад кнігі 600 асобнікаў, што даволі шмат для Літвы.

Складальнік бібліяграфіі – вядомы літоўскі археолаг Адольфас Таўтавічус. Шматгадовая падрыхтоўка гэтай вялікай грунтоўнай працы і яе выданне сталі мажлівымі дзяякуючы фінансавай падтрымкы грамадзяніна ЗША літоўскага падхожання Антанаса Мікалаўскаса.

У выданні прадстаўлены працы на літоўскай, польскай, нямецкай, англійскай, рускай, беларускай ды іншых мовах, якія звязаныя з гісторыяй Літвы альбо напісаныя літоўскімі археолагамі. Сярод беларускіх аўтараў фігуруюць Бехан Ю.М., Дубінскі С.А., Егерэйчанка А.А., Ермаловіч М.І., Загарульскі Э.М., Зайкоўскі Э.М., Звяруга Я.Г., Ісаенка В.Ф., Каҳаноўскі Г.А., Краўцэвіч А.К., Мітрафанau А.Г., Побаль Л.Д., Ткачоў А.М., Трусаў А.А., Чарніўскі М.М., Штыхай Г.В. і іншыя.

Бібліяграфія забяспечана паказальнікамі – імянным (прозвішчы аўтараў прац на рускай і беларускай мовах падающа пасля апошняй літары літоўскага алфавіту), геаграфічным і тэматычным. Дапамагаюць арыентавацца ў кнізе ка-лантытулы з гадамі выданняў на кожнай старонцы. Бібліяграфічныя пазіцыі маюць кароткія анатацыі, у якіх падаецца рэгіён або рэгіён і тэма. Выданні, якія былі рэцэнзіраваныя, маюць звесткі аб рэцэнзіях. Падзел прац пабудаваны на таксанамічнай схеме: год – аўтар – алфавіт. Гэтая структура падштурхоўвае да аналізу ды-намікі развіцця археалогіі Літвы, але складальнік такога агляду не дае.

Можна спрачацца са складальнікам у прынцыпе адбору прац, прынамсі, у тэрытарыяльным ахопе (калі Вялікае Княства Літоўскае, то павінна разглядацца цалкам у межах адпаведнага часу, а не асобных яго аблігацый), але бяспрэчна, што з'яўленне такой падрабязнай і дэталёва распрацаванай бібліяграфіі – падзея ў археалагічнай науцы.

Іван Сінчук